



КУЛЬТУРАСТВАРЛЬНЫ ЧАС

«Мы жывём сёня», — звычайна кажуць прагматыкі і робіні падлікі. «Мы пакідаем на зямлі сляды», — упэўнены рамантыкі і ствараюць. Гадын і других аб'ядноўвае прыналежнасць да краіны і да той яе формы існавання, дзе нават лічбы могуць набываць рамантычную ауру. Гаворка пра культуру, сферу высокіх эмоцій, якія немагчыма апісана лічбамі, ірытым, што яна мае свае паказыкі — колекасныя і якасныя. Як стасуеш адно з другім? Щі залежы ад месца прыгулzenia культуры? Ад таго, які год аўбяшчае дзяржава? Адказы шукаем у першага памесніка міністра культуры Беларусь Наталі Карачousкай:

— Брендам можа быць нават элемент абралу, які дарознівае беларусаў ад іншых народу. Але мы прыымілі, што брэндам становіцца нейкая буйная установа: Вялікі тэатр, Купалоўскі хор Цітовіча, ансамбль «Харопік», Дзяржаўная ансамбль танца... Буйны музей, такія як Нацыянальны музей, замкі ў Міре і Нясвіжы... У нас ёсць, чым ганарыцца. Наша Нацыянальная бібліятэка — таксама культурны брэнд: паводле таго, што яна ўгульне сабой на ўроце падыходу да кнігі, да слова. І на ўроце будынка таксама. Шмат якіх замежнікі здзіўлены аосталіваннем Нацыянальнай бібліятэкі Беларусь, тым, як яна функцыянуе.

— Наўгад ѿ дастаткова дзеянасці адной, нават добра аbstаляванай бібліятэкі, каб падтрыміць цікавасць да кнігі...

— У нас ёсць сетка бібліятэк, і вельмі часта ў аграгарадках із невялікіх гародзішчаў бібліятэка з'яўляецца культурным цэнтрам. Яна не проста месца, куды прыходзяць пачытанцы із узяць кнігі, запонуць фармульяр. Эта мультыпрофільні цэнтр культурынага жыцця, дзе праводзіцца сустэречы з пісьменнікамі, перформансамі, канцэртамі, мерапрыемствамі па папулярызацыі чытаць. Не скрыт, што многія ціпер чытаюць электронныя кнігі — гэта таксама тэксці, толькі зафіксаваны на іншым носіцьці. У развіціі цікавасці да чытаць, міністэрства больш ініцыятувы: могуць прыгучыць самі пісьменнікі, іх праца не павінна заканчвацца на тым, калі напісаны книга. Добры прыклад таго, як пісьменнік можа прыгучыць увагу да сваёй творчасці — жыццё, якое віруе пры бібліятэцы імя Янкі Купалы. Таксама добрая літаратура становіцца асновай для рэзітэрпрантаў іншага віду мастацтва. Зарас ёсць зварт кіно да творчасці Людмілы Рублеўскай і яе «Авантураў Праніца Вырвіча» — добры прыклад актуалізацыі цікавасці да творчасці сучасных беларускіх пісьменнікі. Але наўгад ці будзе плен-кі на ёнкі з Міністэрства культуры скажа: «Усім чытаць!..» Але яхідка ў Нацыянальнай бібліятэку і не бачу, каб там быў пустыя залы. Была і ў бібліятэках раённых гародоў, там таксама ёсць рух.

Але час ізде наперад і нельга ўсіх варнуць да друкарнага выдання. Хутчэй за ўсё будзе іншая форма чытацьні: чылік можа куціць почыні тэкстамі доступ. Важна, каб у любога грамадзяніна нашай краіны была магчымасць чытаць, а якім чынам — гэта іншое пытанне. Кніга сама па сабе ў друкарнім выглядзе можа існаваць як твор мастацтва. Нездарма ёсць цікавасць да альбома, мініяюрнікі кнігі. Сама книга, аформленая асаўльным чынам, — сінтэтычны праект, а не толькі тэкстовая інфармацыя.

— Як папаўляючыся бібліятэчны фонды сучаснымі кнігамі?

— Фонд папаўлянца пастаянны, на гэта выдаткоўваецца фінансаванне. У адпаведнасці з норматывамі — не менш за 12 % ад бюджетнага фінансавання, і гэты норматыў выконваецца як цалкам па краіне, так і ва ўсіх абласцях.

— Якую кнігу, на ваш погляд, можна назваць увядзінамі ў беларускую культуру?

— Я не могу назваць адну кнігу, так, як кожуць пра «Яўгенія Ангеліна», што гэта энцыклапедыя рускага жыцця. Але жыццё ўсё жага часу. У нас такій кнігі можа быць «Новая зямля» Якуба Коласа, але і ён пісаў пра свой час. А ціпер літаратура наўгуд змянілася, мы гэта абміркувалі з дырэктаратаў і супрацоўнікамі літаратурных музеяў. Іншыя эпохи, міняючы самі пісьменнікі і іх падыходы да адлюстравання рачынасці. Мала хто піша маштабныя творы, раманстыку, развиваючы іншыя жанры. Невядома, як пісалі Купала, Колас і Багдановіч, калі бы жылі ціпер. Стваралі бы яны памы, пісалі бы малую прозу альбо наўгуд бы сышлі бу блогі? Таму не думаю, што зміндыцца аўтар, які ў наш час напіша твор, што стане увядзінамі ў беларускую культуру. Жыцце ўпэўненае, нехта будзе адлюструваць культуру віковага жыцця, а нехта — культуру горадаў і земель інтэлігенцыі альбо тэхнічнай. Гэта розныя пласты, яны перасякаюцца, але ніхто з пісьменнікаў, напісавшы гэта кнігу, якія даследавалі нашай культуры. Да таго ж культурны падзеі аўбяшчаюць напіс.

— Аўбяшчэнне Года малой радзімы дало імпульс да развіція культуры на месцах, і працяг гэтай акцыі на прадыгу двух наступных гадоў дае надзею на далейшы ўздым ва ўсіх рэгіёнах нашай краіны. Таму што культура — з'ява не толькі сталічнай. Яна наўгуд шматтранная, датычыцца кожнага, дзе б ні жыў чалавек і кім бы ні працаўаў. Адабніваю чарговку пра радзіму, пра наш пачатак. У нас заўсёды падтрымівалася народная форма культуры ў рамках фестывалю «Берагія», «Кіці Палесся», «Дняпроўская галасы ў Дуброўне», «Браслаўская зарыць» ды шрагу іншых, якія ладзяцца ў рэгіёнах. Адпаведна, яны прыцягваюць увагу да асаўльвасці культуры пачынай місцовасці, даўшы штурм працьвінцу ўсего рэгіёна. Апроч таго, у 2018 годзе Міністэрства культуры бывае аўбешчаны своеасабістый конкурс «Горад культуры». Прычым узделінчыць у ім могіць як абласцная і рэгіональная, так і аграгарадкі. Таму што ў кожнага сваю малую радзіму: для катоўскіх буйных падзеяў, для некалькіх неўзичайных мясточкі ў цэнтры. Трэба адзначыць, што з аўбяшчэннем Года культуры людзі больш уважалі сталі стаўніца да таго, што робіцца непасрэдна побач з імі.

— Ці з'яўліліся ідэі па прасоўванні неўзичайных з'яў у якасці магчымых брэндаў для развіція тэатрорыі?

— Мяркую, што гэты працэс ішоў і раней, але аўбяшчэнне Года малой радзімы узяло статус гэтых ініцыятыў. Людзі сталі больш увагі звязаць на падэкі матэратыральнай і нематэратыральнай спадчыны, выкаіваючы прапановы па наданні ім статусу або екстраку спадчыны, у тым ліку некалькі аблектуў праціванскоў для ўзячэння. У Сусветні спіс культурнай спадчыны. Напрыклад, напрыканцы лістапада ў спіс нематэратыральнай культурынай спадчыны ЮНЕСКА быў уключаны Будзяўскі фест, у тым ліку быў яўлічай унікальны вернікай. Калі з вуснай адказных і паважаваных асоб гучыць: «З'яўніце ўвагу на сябе», — то людзі не стрымліваюць іншыя гучыць. Многія даўно прыкладалі намаганні ўзношыць рабіць, праства якасці ўзровень можа значыць палепшыцца, калі людзі адчуваюць маральную падтрымку.

Культурныя аблекты із падзеяў часта становіцца горадаўтаральнымі. Мы можам назваць Нясвіжскі палацава-паркавы ансамбль, Мір, дзе праводзіцца розныя імпрызы. Сам аблект, тыль падзея, што ладзяцца ў гэтым месцы, прыцягваюць не толькі жыхароў рэгіёна, але і туристаў — тут мы таворы пра развіціе падзеяўнай турызму. Па-першым, трэба развіваць унутраны турызм (енакім культуры) для таго, напрыклад, каб жыхары Мінічыны пазнаёміліся з аблектамі із дзекараўтчыны прыкладнымі мастацтвамі, якое ёсць на Брасцкай вобласці. Акрамя таго, развіваць узяны турызм: мы цікавыя, калі ёсць тое, што нас адрознівае, а яно наўгарычэ звязаць з лістэртуркай культуры. Рэгіональныя асаўльвасці сведчыць пра шматлобнасць нашай культуры. Да таго ж культурны падзеі аўбяшчаюць напіс.

— Ці татовыя мясцовыя органы ўлады падтрымілі культурны ініцыятыўы?

— Усе разумеюць значасць культуры. Нашы нащадкі складана будзе меркаваць пра ўзровень грамадства ў гэты час на падставе таго, колькі праців азарыўлююць. А тое, што пасля нас застаецца, часцей за ўсё звязана са з'яўлімі культуры. Мясцовыя органы ўлады з цікавасцю ставяцца да ўсіх ініцыятыў, якія прыцягваюць, часам ім не хадзе неўзай метадычнай падтрымкі, тады, натуральная, аказавае дапамогу Міністэрства культуры, спецыялісты з відучных калекціўаў, рэжысёры... Я не могу сказаць, што ўсё развиціе, што падзеяў у рэгіёнах, можна аблесці ад таго, што адбываюцца ў сталіцы. Часта праекты рэгіональных музеяў, бібліятэк, канцэртав, якія ладзяцца ў абласцях, не саступаюць тым, што праводзіцца ў Мінску. Усе разумеюць, што гэта турыстычны і, перш за ўсё, чалавечы патэнцыял.

— Ці ёсць у нашай мастацкай культуры брэнды, пра якія можна сказаць, што яны прадстаўляюць краіну?

— Ад творчага прадукту, у які ўкладаюцца сродкі, звычайна чакаюць аддачы. Іх заўсёды яна павінна быць фінансаванай?

— Гэта складана пытанне. Есць брондавыя з'яўы для любой краіны, якія немагчымы без падтрымкі альбо дзяржавы, альбо спонсараў. Альбо тэрмін акупальнасці некаторых творчых праектаў даволі вялікі. Альбо нематэратыральныя выгоды перасягаюць тое, колькі праціўай у выніку атрымана. Самая акупальная масавая культура. Аднак мы не можам развіваць толькі яе кірунку. Есць прыклады высокамастацкіх твораў, якія таксама апушчыліся — «Бетон», які атрымаў Нацыянальную тэатральную прэмію як лепшы эксперыментальны спектакль. Яна нічога заганіга ў тым, каб імкніцца акупіць частку выдачы. Я сутыкалася з таким падыходам: нам дали гроны, а далей не вакна, і ў будущым у нас глядзяць. Якасны прадукт, нават калі ён вельмі наратарскі і эксперыментальны, свято глядзача знойдзе. Так, буйныя тэатры наўрады ўтваряюць буйныя бібліятэкі, якія могуць быць падыходамі для мастацтваў, і мы трапім у ситуацыю, калі тэатр балета ці оперы будзе даступны толькі ўзросту.

— Самое масавое мастацтва — кіно. І тут усе глядачы запікаўшы ў вініку, калі гроны ўкладае дзяржава.

— Мастацтва — не матэматыка, дзе вынік заўсёды даўядыны. Тут вынік можа адразнівацца ад таго, што было задумана. Я асабіста спадзіўся на экранізацыю «Авантураў Праніца Вырвіча» і праект, які звязаны з Кунцем, — добра, што мы звязаўся да гэтай тэмы. Зараз на студыі ўсе ўмовы для таго, каб наладзіць вытворчыя якасці кіно, не так, каб зрабіць адзін праект і сядзець склацьці руки. Акрамя таго, ніхто не перашкоджае прыятным вытворчымі удзельніцамі ў конкурсе кінаінтара. Іх прадупліджваюць тэмам, якія будуть мець грамадскае значэнне і выкліччы цікавасць глядзача. Міністэрства як орган, што ажыццяўляе дзяржаўную уладнічую паломніцтву ў сферы культуры, фармуюць гэтыя тэмам. Прыватнымі студыямі трэба наўчыцца працаваць у гэтых умовах. Так існуе свет: зяяўляючыся тэмам, яхі перамагаюць у конкурсе, то і атрымлівае права на вытворчасць фільма. Адкрытыя пітчынгі праводзяцца пад пасцілью. Ужо ў сцене наўма практыкі, калі некаху дасціроўшы падыходам з практычнай падвойчасцю фільма, — павінна быць канкурэнтнай барацьбай.

У кіно мы імкнёмся выхадзіць на кінарадыку, каб мінімізаць выдаткі, вывучыць досвед іншых вытворчыя. Глізід на усходнім вектар: вялікі рынок па продазе — Кітай, Білорусь, Перамовы ідуць увесе час, інтарэс да магчымасці кінастудыі вялікі.

Міністэрства культуры і кінастудыя запікаўшы ў маладым поглядзе. Стараемся захоўваць тыхі мэтраў, як Нікаіфа і Волгік, але і даваць якасць магчымасць «мінімальнага метра». Правіўнікі з «кароткім метрам», які Мітрык Сямён Алейнікав, што узлаў пікназу ў сілуэтамі альбамаў. Цяпер асомяйкоўшыца пікназы ў «пойнага метра». Дзверы кабінета дырэктара кінастудыі Уладзіміра Каравацкага атчынены для ўсіх, хто татавы штоўсці разальнай работай, а не прыходзіць з абстрактнымі працаваніямі і без мінімальнага досведу. Пагадзіцесь, дашь аразу бюджетнае фінансаванне чалавеку, які не мае разлічнага досведу на падухы...

— Есць не надта папулярныя кірункі, дзе моладзі складаецца за ўсё...

— Найблізчы за ўсё творчых конкурсаў, якіх ні зімна, у класічнай музыцы, у тым ліку міжнародных «Музыка наўгад» у Гомелі, конкурса імя Глебава і іншыя... Таксама ёсць фінансаванне з узледа наўхады пікназаў. Гэты жа Міхail Радунскі із Паліна Чарнікай — зусім маладыя юнцы, якія выйграілі конкурсы і сталі вядомыя. Іншай спраўе, што не ёсць, хто прывіў пікназу, стаць зоркамі і гастралюючымі салістамі. Калі ёні пінты навідзяцца ў аркестре, то падыляюць якасць яго гучання, — варты паслухаць аркестр тымназі-калевада пры Акадэміі музыкі із тымназі-калевада імі Ахрэмчыка.

Лічу, што ствараючы аўтары ўмовы, пры якіх маладым таленавітам людзям будзе тут добра. Дзеля тэтага вядзеца працьвяліць спецыялізальная фонд прэзідэнта па падтрымцы таленавітых моладыяў. Прыймаючы аўтары пікназаў наўгадайкі ўжо пасля пікназаў наўхады установы. Пасля за творчымі лесамі таленту сочыць Міністэрства культуры. Тому што чалавеку патэнцыяльны — гэта аснова, на якой трымназі-калевада пры Акадэміі музыкі із тымназі-калевада імі Ахрэмчыка.

— Самое моцнае ваша культурнае узрачненне?

— Я шчасливы чалавек амаль кожны тыдзень атрымліваю таікі узрачні. Зусім ніядайна — ад новай рэдакцыі белга «Рамза і Джульетта». Спектакль Купалоўскага тэатра робіць вілікіе узрачні. «Бетон». Новыя экспазіцыі музеяў могуць зустрыцца з энтузіазмам. З гастролёрных падзеяў запомніўся канцэрт Кішыніўскага Пендрэзікага (не ўзледа, як можа гучыць яго музыка ў жыўм выкананні, і гэта моцна). Радуюць студэнцкія работы, зайнічыліся ўзмутніці аўтары. Якія даследаванія на ўсе пытанні чалавечага жыцця, падобна Бібліі.

Ларыса ЦІМОШЫК